

фальклор» (1972), «Сацыяльна-бытавая казкі» (1976), «Прыказкі і прымаўкі» (кн. 1—2, 1976), «Балады» (кн. 1—2, 1977—78), «Песні пра каҳанне» (1978), «Выслой» (1979), «Валачобныя песні» (1980), «Вяселле. Песні» (кн. 1, 1980; кн. 3, 1983; кн. 5—6, 1986—88), «Народны тэатр» (1983), «Жарты, анекдоты, гумарэскі» (1984), «Купальскія і пятроўскія песні» (1985), «Гульні, забавы, ігрышчы» (1996) і інш.

Тв.: Міхал Федароўскі (1853—1923) — збіральнік фальклорных і этнографічных матэрыялаў на Беларусі // Філологіческій сборнік. Мн., 1966; Даследчык Рэчыцкага Палесся // Польмія. 1967. № 1; Збіральнік залатых скарабаў. Фалькларыст і этнограф Міхал Федароўскі // Там жа. № 7; Рамуальд Сымонавіч Зянькевіч // Там жа. 1968. № 9; Адам Гурыновіч — фалькларыст // Там жа. 1969. № 1; Даследчыца беларускага фальклору // Там жа. № 11; Песеннайа кайстра Міхала Федароўскага // Там жа. 1970. № 1; Беларускія казкі пра жывёл // Там жа. 1972. № 1; Свет беларускай этнографіі і фалькларыстыкі // Там жа. 1974. № 9; Помнік народнага мудра-слоўя // Там жа. 1987. № 1; Собиратель жемчуга // Нёман. 1969. № 9; Издано в Польше // Там жа. № 11; Всеми цветами радуги // Там жа. 1971. № 9; Поэзия белорусских хресябин // Там жа. 1972. № 2; Неутомимый собиратель // Там жа. 1973. № 2; У истоков белорусистики // Там жа. 1982. № 12; Міхал Федароўскі (1853—1923) // Беларуская фалькларыстыка: Зборанне і даслед. нар. творчасці ў 60-х гг. XIX — пач. XX ст. Мн., 1989; Деятельность М.Федоровского (разам з Г.В.Таўлай) // Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX—XX вв.). Мн., 1997; Грані таленту Арсенія Ліса // Роднае слова. 2004. № 2; Białoruska folklorystyka XIX i XX w. // Literatura Ludowa. 1967. № 1—3.

Літ.: Рагоиш а В. Дарадца ў свецце народных скарабаў // Польмія. 1964. № 11; Ліс А. Тварам да люду беларускага // Там жа. 1973. № 6; Казбярку У. На Беларусі без песні нельга // Маладосць. 1974. № 3; Трыгубович В. Легла песня на душу // Так мы жывём. Мн., 1984; Фядосік А. Беларуская савецкая фалькларыстыка. Мн., 1987. С. 322—323; Czurak M. Folklor białoruski // Literatura Ludowa. 1967. № 1—3.

А. В. Спрынчан.

«САЛДАГІ СМЕРЦЬ», міжнародны сюжэт чарадзейных казак СУС 330 А. Салдат заманывае смерць у табакерку і трymае яе там доўті час, так што людзі перасталі паміраць, пакуль Бог не загадаў яе выпусціць. Вядома больш за 10 бел. варыянтаў казкі, запісаныя Е.Раманавым, Ф.Федароўскім, А.Серж-

пutoўскім і інш. збіральнікамі. Найстарэйшая літаратурная версіі гэтага сюжета — нямецкая шванкі (2-я пал. 16 ст.).

Літ.: Сержпутовскі А.К. Сказкі и рассказы белорусов-полешуков. СПб., 1911; Брага Л.Р. Сюжэты і матывы беларускіх народных казак. Мн., 1978.

К. П. Кабашнікаў.

«САЛДАТ І ЦАР», міжнародны сюжэт на велістычных казак СУС 952. Апублікованы 4 бел. варыянты, у адным з якіх вобраз цара атаясамліваецца з вобразам Пятра I. Галоўны герой казкі, салдат, сустракае ў лесе чалавека, не ведаючы, што гэта цар. Яны начуюць у хатцы, якая аказаляся разбойніцкім прытулкам. Салдат забівае разбойнікаў, выратоўвае цара і атрымлівае ўзнагароду.

Літ.: Сацыяльна-бытавая казкі. Мн., 1976; Брага Л.Р. Сюжэты і матывы беларускіх народных казак. Мн., 1978; Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 4. Народная проза. Мн., 2002.

К. П. Кабашнікаў.

«САЛДАЦКАЯ ХІТРАСЦЬ», міжнародны казачна-анекдатычны сюжэт пра хітрых і спрытных людзей СУС 1544 А\*\*. Салдат, дагнаўшы па дарозе бабу ў кожуху, спытаўся, ці была яна ў Галадрыгаве. Атрымаўшы адмоўны адказ, просіць даць яму кожух пагрэцца, апранае яго і хутка ўцякае, а бабе, якая спяшаецца за ім, кажа: «Ты скора будзеш у Галадрыгаве».

Літ.: Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 2. СПб., 1893; Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 4. Народная проза. Мн., 2002.

К. П. Кабашнікаў.

**САЛДАЦКІЯ ПЕСНІ**, гл. Рэкруцкія і салдацкія песні.

САЛОДКАЯ Святлана Аляксандраўна (н. 7.12.1958, в. Дудзічы Дзятлаўскага р-на), спявачка (лірычнае сапрана). Заслужаная артыстка Беларусі (1990). Жонка У.Салодкага. Скончыла Баранавіцкую музычную вучылішча (1978). З 1978 салістка Дзяржаўнага нар. хору Беларусі, з 1985 — ансамбля нар. музыкі «Свята», з 1994 ансамбля нар. песні «Вяселле», з 1995 Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі. Валодае яркім голасам сакавітага тэмбру, яе выкананню ўласцівы выразнасць, задушэўнасць. У рэпертуары бел. нар. пес-



С.А. Салодкая.



У.І. Салодкі.

ні ў рэгіянальных традыцыях спеваў, у іх ліку «Пасею гурочкі», «Мае вочы чорныя», «Грачанікі», «Ой, у бары сасна», вясельная «А й на дварэ дробен дождж ідзе» і інш. З 1985 спявае ў дуэце з мужам, захоўваючы арыгінальную нар. манеру выканання. Сярод нар. песень, выкананых у дуэце, «Цячэ вада ў ярок», «Ой, хадзім, хадзімо», «У зэлёнаю доброву», «Ой, дзяўчына, куды йдзэм», «Із-за лісу-гаю вода прыбувае» і інш. Пра С. і яе мужа зняты кінафільм «Прайшло семнаццаць гадоў» (1997). Выдала дыск, мае запісы на Бел. радыё і фірме «Мелодыя». Лаўрэат міжнароднага фестывалю ў Паўночнай Карэі (1997, Пхеньян). Гастралявала ў Італіі, Індый, Аўстрыі, Германіі, Францыі, Кітаі, Канадзе, Эфіопіі.

Н. Г. Мазурына.

**САЛОДКІ** Уладзімір Іванавіч (н. 1.9. 1956, ст. Галынец Магілёўскага р-на), спявак (барытон). Заслужаны артыст Беларусі (1990). Муж С. Салодкай. Скончыў Мінскі інстытут культуры (1985). З 1979 артыст Дзяржаўнага нар. хору Беларусі, 1984 саліст ансамбля нар. музыкі «Свята», з 1994 ансамбля нар. песні «Вяселле», з 1996 Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі. Валодае голасам шырокага дыяпазону і прыгожага тэмбру. У рэпертуары творы бел. кампазітараў, песні нар. бел., пададзенны ў рэгіянальных традыцыях спеваў, у іх ліку «А дзе ж ты, бурлак, волочыўся», «Чапурушка», «У лузэ каліна стаяла», «Ой, гора той не мае, хто кучэры завівае», а таксама рускія «Ехаў з ярмаркі ўхар-купец», «Вось імчыца тройка паштавая» і інш. Спявае ў дуэце з С. Салодкай (з 1985). Мае запісы на Бел. радыё і фірме «Мелодыя». Гастраляваў у Аўстрыі, Германіі, Францыі, Іспаніі, Індый, Канадзе, Кітаі, Эфіопіі, Паўночнай Карэі.

Н. Г. Мазурына.

**САЛЯРНАЯ СІМВОЛІКА**, сістэма зна-  
каў, звязаных з пакланеннем Сонцу.  
Узнікла як састаўная частка язычніц-  
кіх рэлігійных вераванняў. Мяркуеца,  
што пакланенне Сонцу зарадзілася з  
земляробствам, у суязі з залежнасцю  
будучага ўраджаю ад сонечнага цыпла  
і святла. Салярнымі сімваламі са знач-  
най доляй верагоднасці можна лічыць  
канцэнтрычныя кругі з элементамі  
арнаменту, а таксама крыжападобныя  
фігуры, утвораныя перасячэннем ар-  
наментальных палосак ці стужак, на-

несеных на донцы керамічных пасу-  
дзін неаліту і бронзавага веку. Многіе  
даследчыкі С. С. лічаць свастыку, якую  
вядомая індаеўрапейскім і некаторым  
інш. народам. Самыя раннія выявы  
свастыкі з тэрыторыі Беларусі датую-  
ца першымі стагоддзямі нашай эры,  
сустракаецца яна таксама ў эпоху ся-  
рэдневякоўя і нават у нар. мастацтве  
20 ст. Яе выявы ёсць на пасудзінах,  
знойдзеных каля вёсак Нача Вора-  
наўскага, Тайманава Быхаўскага раё-  
наў, на Мінскім замчышчы, у Заслаўі і  
інш. Сімвалам Сонца, бессмяротнасці,  
уваскрэсення і ачышчэння ў глыбокай  
старажытнасці стаў крыж. Падвескі ў  
выглядзе крыжыкаў нярэдка сустра-  
каюцца ў дахрысціянскіх курганных  
пахаваннях. Адзін з самых распаўсю-  
джаных сімвалаў — выява шасціпя-  
лёткавай разеткі. Матывы разеткі  
часта выкарыстоўвалі на металічных  
падвесках і шыйных грыбінках з па-  
хаванняў радзімічаў, а таксама ў Полац-  
ку. Пазней выявы шасціпялёткавых  
разетак на прасніцах і сальніцах. С. С.  
служыў таксама пашыраны ў нар. дэ-  
каратыўна-ўжытковым мастацтве знак  
у выглядзе кола з шасцю спіцамі. Рас-  
паўсюджаным сонечным знакам бы-  
ло колца з кропкай у цэнтры. Гэты ма-  
тыв набывае асаблівасць пашырэнне ў  
арнаментацыі касцяных і драўляных  
грабянёў, тронак нажоў, калчаноў і  
інш. у часы ранняга сярэдневякоўя, а  
у аздабленні берасцяных вырабаў  
вядомы і ў наш час. На Пінскім Палес-  
сі франтоны хат аздабляюць фігур-  
най шалёўкай у выглядзе сонечных  
дыскаў, пайдыскаў, чацвярцінак. Аса-  
блівую папулярнасць С. С. набыла ў  
нар. ткацтве і вышыўкы.

Літ.: Голан А. Міф і сімвол. Іеру-  
салім; М., 1994; Рыбаков Б.А. Язычес-  
тво древних славян. М., 1981; Яго Ж.  
Язычество древней Руси. М., 1987.

Э. М. Зайкоўскі.

**САЛЯРНЫ КУЛЬТ**, рэлігійны ўяўлен-  
ні пра Сонца і яго ролю ў прыродзе і  
жыцці людзей. Вядомы з часоў языч-  
ніцтва, распаўсюдзіўся са з'яўленнем  
земляробства. У «Хроніцы Іаана Малалы»,  
што знаходзілася ў Іпацьеўскім  
летапісе пад 1144 г., паведамляецца,  
што богам Сонца з'яўляўся Даждоб, які  
лічыўся сынам Сварога. Кірыла Тураў-  
скі ў сярэдзіне 12 ст. выказваў зада-  
ваньненне з прычыны заняпаду язы-  
чніцтва: «Не нарекутся богам стихии,  
ни солнце, ни огонь, ни источники,